

LARYSA HIENIUŠ

**POEMS**

A manuscript collection 1945- 47<sup>7</sup>  
prepared for publication and edited by  
A. McMillin  
*School of Slavonic and East-European Studies*  
*University of London*

**THE FRANSIS SKARYNA BYELORUSSIAN LIBRARY**  
**LONDON 1992**

ЛАРЫСА ГЕНЮШ

## ВЕРШЫ

Рукапісны зборнік з 1945-47 гг.

Пад рэдакцыяй і з уступам  
А.Б. МкМільліна

Беларуская бібліятэка імя. Ф. Скарыны  
Лёндан 1992

Publication of this book was made possible thanks to the financial assistance of the  
Karani eŭski Bequest

©

Introduction: A. McMillin  
Text: The Francis Skaryna Byelorussian library

KAMUNIKAT.ORG

The Francis Skaryna Byelorussian library and  
Museum  
37 Holden Road  
London N12 8HS

## INTRODUCTION

It is always an exciting and important event when a hitherto unknown poetic manuscript comes to light, and especially so in the case of major writers whose literary heritage is incomplete due to personal and historical circumstances. The distinguished Byelorussian poet Łarysa Hienijuš (1910-83) represents just such an instance, being revered by many of her fellow countrymen, yet until recently neglected by those nominally responsible for preserving and publishing the Byelorussian national literary heritage. Apart from the considerable intrinsic merit of the poems in the collection which is now being offered, they are significant for the light they cast on little-known period of the poet's creative life. It was, in fact, particularly tragic for Hienijuš, falling as it did between the two greatest ordeals to which twentieth-century Eastern Europe has subjected many of its citizens: exile and repression. None the less the poems are not all despairing, and their tone varies considerably, with only two elements of faith remaining constants throughout: a deep religious conviction and an all-embracing and unswerving Byelorussian patriotism.

The fact of Hienijuš's life are not fully documented. She was born Łarysa Mikłaševičanka on 27 July 1910 (N.S.) at Žtobaŭcy in the Vaŭkavysk district of the Hrodna region in Western Byelorussia (then Eastern Poland). When she was still very small her family immigrated to Russia, returning only in 1919. The future poet completed the Polish humanitarian high school at Vaŭkavysk in 1928, and ten years later departed for Prague with her husband, Ivan Hienijuš, a doctor who was to do much to broaden her knowledge of Byelorussian poetry and, particularly, the work of Janka Kupała.

Hienijuš's first surviving poems date from 1935, but she achieved creative maturity in the early war years. Her first published lyric was 'Biełaruska' in 1940, and a collection of poems from the years 1940-42, *Ad rodnych niŭ*, appeared in Prague in 1943. To date, three selections of her verse have been published in the Soviet Union: *Nievadam z Niomana* (1967), *Na čabary nastojena* (1982) and *Biely*

son (1990). The particular significance of the present volume is underlined by the fact that the selection in *Nievadam z Niomana* contains a complete chronological break between 1943 and 1956. In these poems of 1945-47 the tragedy of war, national subjugation and personal loss combine with the poet's chronic homesickness in the immediate post-war years. Hienijuš had lost both parents and two brothers in the War, and her verses of this time seem, moreover, to anticipate the still more tragic, though not entirely unexpected, turn her life was to take, in 1948 she and her family were arrested by the Communists and taken to prison in Siberia; they returned to the Zelva region of Byelorussia only in 1956. Continuing to write lyric verse, Hienijuš published two books for children in later life. Her death, much anticipated in the post war poems, came on 7 April 1983. It may now be hoped that gradually the remaining details of Hienijuš's life will come to light, a welcome aspect of the new openness in the Soviet Union has been that in 1988 some of her poems from the archives were published in *Połymia* and *Dzień paezii*, and in 1990 her memoirs of life in Soviet prisons were serialized in the popular monthly *Matadość*.

The present book of previously unpublished lyrics, which came into the possession of the Francis Skaryna Byelorussian Library, London in 1988, comprises forty one short verses. Their themes of hope, despair, defiance against tyranny, grief at personal loss, homesickness and concomitant idealization of the distant motherland particularly the latter - are familiar from Hienijuš's earlier work, but here they are imbued with a new intensity born of accumulated grief. Rarely, however, does the poet's religious faith waver; the Deity may be reproached for seeming to ignore the prayers of her suffering fellow countrymen ('Pakažy darohu' and 'Dźvie matuli' for instance), but many of the poems adopt a supplicatory tone, and throughout the collection religion and patriotism are inseparably linked. The defeat of oppression and the liberation of the Byelorussian people could, in Hienijuš's view, only be achieved by the combined forces of nature, historical memory and God. Associated with this longed-for liberation are images of rays of

light, the sun, free birds, self-renewing nature. The poet, for all her laments, stands firm against the raging foam of a sea of troubles ('Kusočak nieba'), the assorted blows of fate and circumstance ('Udar') and the various oppressors of her people ('Kir'), alternately defiant and lyrically mournful at both her personal circumstances and the cruel lot of Byelorussia, the latter being in turn pitied and rhapsodized. Only a few poems fall outside this general pattern: 'Viecier hojdaje' is a melancholy romantic tale of a village maiden's seduction, and 'Dziadok', which also has a narrative element (albeit very concise), describes an old man's fruitful sowing of a seed he has found by the wayside. The rest of the poems are largely within the thematic areas outlined above, varying principally in the breadth and narrowness, objectivity or subjectivity of their approach.

Larysa Hienijuš is a highly lyrical poet, whose musicality is achieved by seemingly very simple means; this may be one of the reasons why the critic Viačaslaŭ Adamčyk, when introducing a small selection of her verses, referred to her as 'the Byelorussian Akhmatova' (*Litaratura i mastactva*, 25 December 1987). There is little obvious use of tropes such as alliteration in her verse, but the lyrical effect is produced by lexical harmony, intonational structure and, particularly, the extensive use of imagery. Much of the latter is linked to the personification of nature, often, but not always, in a traditional form: the sun laughs, the rain weeps, the wind carries messages, a flame represents life, and freedom is sown in the form of seeds; more notably, grieving aspen trees are depicted as 'wringing their hands' ('Jašče nia čas'). Many others of the metaphors and similes in these poems are also conventional, such as the linking of stars to diamonds, the sun to a 'bright brow', fallen leaves to a rich carpet, and hailstorms to the onset of human troubles, but at times Hienijuš despite the power of her tragic emotions which entirely excludes any hint of literariness, achieves some very striking images, such as that of a bunch of grapes hanging like a handful of tears' ('U asieŭni dzień'); in the same poem grass is strikingly compared to a green waterfall, although another reference elsewhere to a 'green noise' is inevitably reminiscent of Nekrasov; similarly, the

image of the evening sun as a guillotined head (*Noc'*) must recall for many readers though not necessarily all Byelorussians (including the poet herself), Isaak Babel's story 'Perekhod cherez Zbruch'. In 'Pakaży darohu', amidst poverty and harsh suffering, hope is crushed 'between thin fingers', and the poet's brother dying in the War is pictured as laying down his head 'like a bright sheaf of corn, bloody on the furroughs' (*Dźvie maci*); particularly memorable is the image of Hienijuš's mother beaten down by the winds of evil fortune and finally lying helpless in the road like the crushed stem of a flower (*Matula*).

The poems in this book are prosodically unremarkable, written in the accentual verse characteristic of twentieth-century Byelorussian poetry, in places with a syllabo-tonic tendency; the lines comprise mainly quatrains with occasional sextets, and in the great majority of cases with alternating masculine and feminine rhymes: in fact, the only dactylic rhymes (alternating with masculine) occur in an untypical poem, the romance 'Viecier hojdaje'. Such straightforward versification proves entirely effective and adequate to its purpose namely the passionately emotional expression of the hopes and fears, joy and despair, patriotism and faith of a fine poet at a particularly crucial period of her life. It is, indeed, hard to imagine greater pathos in any poetry since Bahdanovič. than that contained in the lament on the death of her brother, 'Brat moj A.'

The language of the poems is at times influenced by the Hrodna region dialect, with words like for example, *krozić* ('to dream') which do not occur in the literary language. In 'La čužych varot' we find 'ni hović' for 'nia hoić' ('does not heal'), and the Hrodna 'h' appears prothetically in 'Kir': 'hastryjom' in place of standard 'vastryjom' (with a sharp point) Hienijuš uses, albeit inconsistently, Taraškievič's rules of orthography, in this edition these inconsistencies (for example, in the reflection of progressive palatalization of consonants) have been eradicated, as have other slips such as the occasional use of Latin rather than Cyrillic letters (perhaps not surprising, in view of the time Hienijuš had been in Prague), the substitution of 'narodnuj' for 'narodnaj', 'adkupleuuj' for 'adkuplenaj',

and 'pahučych' for 'pachučych' ('smelling'). Word-joins, especially when beginning with the negative particle, are also inconsistent, as is the use of long and short u/ŭ, and have been normalized. Punctuation, both sparse and irregular in the manuscript, has been added in the interests of clarity.

As a whole, the volume has been both fascinating and frustrating to decipher, at times somewhat like a difficult crossword puzzle. Łarysa Hienijuš's handwriting at this extremely stressful and tragic period of her life is very difficult to read, sometimes making little distinction between most of the vowels and several of the consonants. I am most grateful to Fr Alexander Nadson of the Francis Skaryna Library for his assistance in interpreting several of the more impenetrable lines.

It is to be hoped that not too many errors of interpretation remain. In 'La čužych varot' Hienijuš, dreaming of distant Byelorussia, paints a characteristically idyllic scene:

Уздымаўся Нёман,  
гнуўся бор і топаль вабіў вочы,  
а пры дарозе цвіў чабор  
пясьняру на вяночак.

Inevitably, perhaps, the words of Ales Harun, 'сам народ - пясняр', come to mind, and, indeed, it is Harun's lyrics, along with those of Bahdanovič, that seem closest to the work of Łarysa Hienijuš, a poet whose whole life was intimately associated with the tragic fate of her beloved Byelorussian land and people.

At a time when it is at last becoming possible to begin to repair the nation's damaged cultural heritage and to restore neglected writers to their proper place in literary history, it is indeed a privilege to be able to play a small part in this process by preparing a hitherto unknown work for publication.

Arnold McMillin

London. March 1992



## CONTENTS – ЗЬМЕСТ

Кусочак неба

Удар

Чужыя хвоі

У асеньні день

Цуд

Б'юць хвалі

Яшчэ ня час

Ля чужых варот

Божа...

Жаль...

Як вернае сэрца

М.А.

Гдзе радасьць?

На бруку чужом

Трывога

Матуля

Воля

Там...

Зямля

Пакажы дарогу

Братнія рукі

Вецер гойдае

Сонца

Я - не сама

Ноч

Кір

Я ня буду

Дзяды

Брату Р.

Ударыў вецер

Дзьве маці

Дзядок

Брату А. на магілку

Магіла (бра ту А.)

Брат мой А.

Сэрца

Брату Р.

Чайкі

Учора

Заўтра

Малы перапынак

**Кусочак неба**

Мяне сьвет ласкі не сустрэў –  
апошні блеск пагас учора,  
а сэрца тысячамі стрэл  
йзноў злосна пранізала гора.

Б'юць у грудзі хвалі мне із дна.  
Паміж запененых прыбояў  
стаю прад бураю адна  
з глыбокай верай, што ўстою.

Навісла цяжасьць чорных хмар,  
шалее бура, сіл мне трэба...  
Уздымаю з бодем угору твар,  
там у цьме бліснуў кусочак неба.

**Удар**

Учора суро́ва падбілі мой лёт,  
песьні паранілі ясныя крыльці,  
гэдак часамі вясною гальлё,  
бура шалёная глуміць і хіліць.

Заўтра мо' большы, страшнейшы ўдар  
целам маім страсяне чалавечным.

Потам пакрыецца змораны твар  
гледзячы сумна ў вір небаьспечны...

Толькі мой вольны ня зломіцца дух,  
божая іскра ў целе бязрадным.  
Голаву ўзняўшы там у цемень пайду,  
сэрцам у небе пытаючы праўды.

### Чужыя хвоі

Пад чужым небам шапочуць хвоі,  
дзіўную песьню штодня тут чую,  
пытаюць ціха скуль я, хто я,  
адкуль прыходжу, па чым сумую.

Стрункія хвоі чужога краю,  
добра мне голаў аб Вас аперці.  
Вецер аб долі ж хай не пытае,  
словам ня скажаш таго, што ў сэрцы.

Словам ня скажаш аб тых цярпеньнях,  
што сум на душы пластамі сьцэле,  
што сонца крые магільным ценом,  
а расказаць Вам, вы пасівелі б...

Лепш загудзеце, сумныя хвоі  
вольна, свабодна, вы жа ня людзі...  
Зялёным шумам сэрца ўспакою

ад вольнай песьні лягчэй мне будзе...

### У асеньні дзень

Йду ціхім, асумелым садам,  
Шмат лісьця вецер ужо аднёс,  
толькі, як жменя буйных сьлёз,  
вісіць галінка вінаграду.

Над траў зялёным вадападам  
ня чэшуць вербы сваіх кос,  
ня вабіць ліпа мёдам кроз,  
ня кліча груша сесыці разам.

Ня белы бэз пахучым чадам,  
а на кустох зацьвіў мароз,  
і градам буйных горкіх сьлёз  
зьвісае жменя вінаграду.

### Цуд

Весяліўся, сьмяяўся агонь,  
чарванеў як зара-зараніца,  
і згараў на ім белы мой конь,  
і згараў на ім мужны мой рыцар.

Як з паганскіх курганных часоў,  
ішлі ўдовы на вогнішча сьмерці,

я, найболей няшчасная з удоў,  
свайму рыцару кінула сэрца.

Узьняўся ў табе ахвярны мой дым,  
рос із сэрца майго агнявіцай,  
і скрозь сьлёзы я бачыла ў ім,  
як ажыў йзноў конь белы і рыцар.

І сярод найцяжэйшых пакут  
я паверыла сэрцам гаротным,  
што з ахвяраў нам зродзіцца цуд,  
што наш Рыцар і Край нясьмяротны.

### **Б'юць хвалі прыбоем**

Б'юць хвалі прыбоем з радзімых крыніц,  
ажыўчыя воды ракоцуць задорныя,  
і вольная песня, ня знае граніц,  
б'е звонам у небе з грудзяў непакорных.

Хто спугае хмары і зьменіць іх бег,  
хто воблакам плысьці іначай раскажа,  
і, глянуўшы ў душу людзкую глыбей,  
хто дум пераніжа натхнёную пражу.

Шляхотныя рукі магчыма скаваць,  
сумлепне бывае, грашамі запл ацяць,  
а думаў арліных нам сьмерцю стрымаць

найбольшы ў сьвеце тыран не патрапіць.

Іх вольнаму лёту бязмежны прастор,  
ля хат разальюцца як рэкаў разводзьдзе,  
з прыземных нізінаў імкнуцца да зор,  
то сонцу насустрач у расплаўлены поўдзень.

І вольнае песьні, што служыць багом  
ніхто не зьявольіць, ніхто не заплаціць,  
захоча, шле словаў караючы гром,  
захоча, лялее сумуючых брацьцяў.

А крыльлі параніць ля дротаў чужых,  
памо стам расьсьцэле міражныя гоні,  
Йдзе звонка палём зарунелым служыць  
і ласкаю вернаю любых агорне.

То быццам бы бура, то лёганькі ўздых,  
а сэрцы людзкія і говіць і раніць,  
разжаліцца просьбаю - слухае Бог  
раззвоніцца праўдай, баяцца тыраны.

### **Яшчэ ня час..**

Яшчэ ня час і я яшчэ не ценем  
ізноў жыцьцёвы разбіваю стан,  
яшчэ ня час, яшчэ паведамленьня  
аб маёй сьмерці вецер не паслаў.

Яшчэ ня час, хоць восень горка плача,  
і да зямлі бярозам косы гне,  
у глыбокай цьме канца жыцця ня бачу,  
і гэты жаль васеньні не па мне.

То не па мне асіны ломяць рукі,  
ў паўночных ветраў просячы цяпла  
асеньні дзень канае доўга ў тучах,  
і горкі дождж слязьмі кранае шкла.

Яшчэ ня час, хоць хочацца спакою,  
як гнаны ветрам на чужыне лісьць,  
прыпасці б так, гарчай галавою  
на вечны сон, да роднае зямлі...

Яшчэ ня час, яшчэ то бездарожжа,  
бяздольных больш як у маім сэрцы ран,  
трэ песьні віць для іх із польных рожаў,  
успаміны ўзьняць, няхай агнем гараць,

і цешаць тых, якіх ня цешыць неба.  
Уплятаю сэрца разам у вянок,  
і у цемру дзён, гдзе шчырай песьні трэба,  
пашлю і я крылатую здалёк.

Яшчэ ня час прасіць у Бога сьмерці,  
калі ў бядзе чакаюць брацьця нас,  
калі ня згас агонь дабра у сэрцы

для родных ніў, дык паміраць ня час...

Ясьнейшых дзён у Бога дачакаем,  
і пройдзе час нялюбасьці і зла,  
О. знай тагды што для Цябе мой Краю  
мой шматпакутны, для Цябе жыла...

### **Ля чужых варот**

Хоць доля б'е і ў сэрцы лёд  
усё ж думы не ў аковах.  
Праходзе ля чужых варот  
мой жнівень васільковы.

Хоць вяне мак, душа у сьне  
калісьць, забытым маем,  
вітала віхрамі мяне  
краіна дарагая.

Уздымаўся Неман, гнуўся бор  
і топаль вабіў вочы,  
а пры дарозе цьвіў чабор  
пясьнярцы па вяночак.

У закуты край біў долі град,  
сьлязьмі снаваў вясельле,  
усе што зраніў цёмны брат  
спавіла з межаў зельле.



Калі ж душу зьлівала кроў  
а думы голаў гнулі,  
глыбокі боль праменьні слоў  
Замовіла бабуля.

Сягонья зрываў дум ні кроз  
ні ран ніхто ні говіць,  
і гэты боль, што у сэрцы урос,  
бабуля не замовіць...

Блукаю ля чужых варот,  
Хоць думы не ў аковах,  
і сум души і сэрца лёд  
гарачым плаўлю словам.

Загнаны лісьць, як птах здалёк  
у чужыне толькі ценом.  
Зьвіваю ў залаты клубок  
успамінаў павуценьне,

каб песьні новыя тварыць  
і словам Край кунежыць,  
той Край, гдзе вецер гнуў бары,  
гдзе цьвіў чабор на межах.

### **Божа...**

Божа, малітваў прачыстая мэта,  
сьветлая песьняў натхнёных крыніца,

глянь, як у адкрытае сэрца паэта  
б' е безупынна жыцьцё навальніцай.

Сьлёзаў чужых ужо поўныя жмені  
кроў разьлілася струёй ля весніц,  
мушу для іх я ў бязмерных цярпеньях  
выкупіць сілу натхненае песьні.

О, я слоў пэрлы дастану із тоняў,  
сэрца іх звонкі шнурок пераніжа  
толькі не дай мне у крывавае “сёньня”  
ўпасьці бясьсільна дарогай пад крыжам.

Крыж, мой адполькава цяжкі і мілы  
З гоняў дзірваных яго за субрацьцяў  
буду ахварна нясьці да магілы.  
толькі не дай мне пад Ім заламацца

З ніў я Яго падняла, без прымусу.  
Нельга каханьне над сіламі мерыць.  
Жоўці пякучай налі мне на вусны,  
буду цярпець за Радзіму і верыць.

Буду аб долі адкупленай крозіць  
сяння цяжкой, непагнутаі як камень,  
буду ісьці па цярністай дарозе,  
потам змываючы кроў і сьлязамі.

Сэрцам натхнёным, Табой абагретым

дай мне нат з жоўці стварыць асалоду.  
Дай адкупіць мне цяпеннем паэта  
волю і долю, і шчасьце народу.

### **Жаль...**

Пачуцьці зарыліся ў сэрца на дно,  
а з хмарамі думы качуюць,  
як жаль, што мне сьцежкі да Вас ня відно,  
што сілы слоў братніх ня чую.

З пустых шляхоў вецер жальліва шуміць,  
вось быццам бы крыўды збірае,  
боль – прысак на рукі, ападае слязьмі  
над пошасьцю змораным краем.

Крывавых і страшных зямлі нашай ран  
ніхто не заплаціць, ня злічыць;  
збіраецца ў сэрцы пачуцьцяў вулькан,  
адказы замучаных клічыць...

Успамінамі вецер шуміць за вакном,  
ў даль цяжкія хмары качуюць.  
Як жаль, што мне сьцежкі да Вас ня відно,  
Што сілы слоў братніх ня чую.

### **Як вернае сэрца**

Божа, народ свой пакутны, убогі,

як вернае сэрца ў адданных грудзёх,  
кладу Табе сяньня пад божыя ногі,  
каб Ты не забыўся, каб Ты дапамог.  
Усе сьлёзы й раны, што землю пакрылі,  
супроць чалавек а намераны чын,  
і зьдзек безупынны і безліч магілаў,  
каб Ты не забыўся, каб ты палічыў.

Тугу ад гнязда сваяго адарваных,  
дзіцячую долю і мацеры плач  
і мочы закутых нявінны у кайданах,  
галодных мучэньне, о Божа, убач!

Узглянь на чужымі стаптаня нівы,  
прыдзі паглядзецц да разьбітых сьвятынь.  
О, будзь міласэрдны. о, будзь справядлівы,  
і слуг Тваіх верных ты больш не пакінь.

Ты быў чалавекам і Ты жа меў маці,  
і сам ад людзей Ты цярпеў на крыжы;  
ня дай больш нявіннай крыві праліваці,  
у адчаі народу майму памажы.

З крыві і нядолі падняў Ты народы,  
і мудрасьцю божай іх волю сьцярог;  
і нам пашлі долю, і нам дай свабоду,  
й да нас прыдзі ў госьці на скромны парог.

За мукі народу, за сьлезы паэтаў,

за сьмерць нашых юных братоў на крыжы,  
за нашы малітвы, о, Ойча сусьвету,  
дай волі народнай на нівах ажыць.

Няхай абагрэе паш край небагагы,  
пацешыць ніколі нязнаючых ласк,  
асьвеціць сумныя, счарнелыя хаты  
пазнаньіем, што ты не забыўся аб нас.

Як чыстае сэрца, пад божыя ногі,  
кладу Табе сянняя палі і лясы.  
і гоняў каберцы, сады і дарогі,  
і межаў квяцістых сьцялю паясы,

І зьлітае потам агаранае поле,  
забытыя хаты, курганы, бары,  
і сэрцы у пугах, і ліхую долю,  
і з нашай крывёю Твае аўтары.

О, Ты найласкаўшы сын Бога жывога,  
што сьмерць адкупленьнем сваім перамог.  
Кладу Табе край свой пад божыя ногі,  
каб Ты не забыўся, каб Ты дапамог.

**М.А.**

Калі сум маю душу спаўе,  
і з кутоў выпаўзае трывога,  
тагды верныя вочы Твае

майму сэрцу гавораць так многа.

На паперы ня могуць ажыць,  
на паперы ня могуць заплакаць,  
усё-ж іх погляд ласкава дрыжыць,  
і спакой расьсьцілае іх мякасьць.

І хоць рукі шукаюць дарма  
Твае блізкасці вечарам шэрым,  
і хоць братняга сэрца няма,  
усё-ж са мною ачэй тваіх вера.

### **Гдзе радасьць?**

Пытае вецер сумны чагосьць,  
гдзе радасьць, рэдкі сягоння госьць.  
чаму ня прыдзе гору ў дакор,  
не засьмяецца іскрамі зор?

Нельга начаі ўсьцяж сумаваць  
пакуль брат-вецер можа пяць,  
весьці прыносіць з розных шляхоў,  
у вочы сьмяецца долі ліхой.

Чаму сум горкі, бы на загад,  
адбіў мне думы як здрадны гад?  
Чаму спыніўся дум творчы бег,  
замер прадчасна на вуснах сьмех?

Хай сыпле доля па сэрца град,  
са мною-ж вецер мой родны брат,  
са мною сьведка ўздыму і мук  
прыяцель верны месяц дзяцок...

### На бруку чужом

Сьветлай руні дзіця, сябра вольных вятроў,  
што звон сэрца разгайдалі песьняй,  
быцам птах, у сьценах вогкіх муроў  
б' юся ў клетцы скрываўленай, цеснай.

Краскі скромныя часом у хвілі дзіўнай тугі,  
лісьця ласку нясьмела трапешчуць,  
а на бруку чужом у ноч крывавіць душа,  
глядзеўшыся нема ў вечнасьць.

І здаецца часом у хвілі дзіўнай тугі,  
што няма ні граніц ні аковаў,  
свой ясны хрыбет і свае берагі  
Нёман з небам злучыў васільковым.

Што няма ланцугоў на народных руках,  
Што няма ўжо ні зьдзеку ні кратаў,  
і ў начной цішыне ня спыняецца страх  
на парозе сялянскае хаты.

## Трывога

Ужо ня буду Цябе калыхаць,  
сумных песняў ня буду пяць.  
каб ня плакаў, каб ціхенька змоўк  
ноч крадзеца із цемры як воук.

Аб заклатай красуньні вярбе  
ужо нат' баяць ня буду Табе  
не магу ўжо найсьці у сабе слоў,  
каб спакой Табе лгаць і любоў.

Пакуль злую пазнаеш зямлю,  
лепш да сэрца Цябе прытулю,  
няхай б'е Табе праўду як звон,  
няхай ціхі старожыць Твой сон.

Ні вядзьмар, ні дзікія ваўкі  
не страшныя, як брат твой людзкі;  
ён ад матчыных родных грудзёў  
адарваць Цябе, сынку, гатоў.

І крывёю пасьцельку абліць.  
і абоім жыцьцё загубіць.  
Не, ня буду ўжо песьняў пяць,  
Моўчкі будзеш на сэрцы мне спаць.

Пакуль стук яго чуцьмеш у ноч,  
будзь спакойны саколiк-сыноч,



вечнай ласкай і негай б'ючы,  
будзе верна Цябе сьцерагчы.

### Матуля

Ветры вербу сіваю нагнулі  
ясным гольлем ажно на пясок.  
Гэдак доля стан мае матулі  
пахіліла ў дробны аблучок;

горам у ніз апалі гольлі-крыльля,  
дагараюць сумна над дзярном,  
без пары і ты лягла бясьсільна  
на дарозе стопганым сьцяблом.

Галавы цяжкае не падымеш,  
сэрца слабне, ногі хочучь млець,  
і скрозь сьлезы сумнымі ачыма  
жаль на неба срогае глядзець.

Гдзе малітвай ласкі ня ўпросіш,  
не прыклічаш помачы ў бядзе,  
аж травой падцятай на пакосах  
на шляху скрываўленым упадзеш.

Пахіліўся квола над ракою  
вярбы ціхай перагнуты стан,  
быццам нехта сэрца супакоіў,  
боль замовіў незажытых ран.

Гэй, шуміць вада, пераплывае  
сіняй стужкай з гораў і далін,  
а вярба старушка дакранае  
шоўкам косаў ажно да зямлі.

### **Воля**

Доля пароду як камень цяжкі,  
верныя грудзі гняце і змагае,  
сумныя думкі рвуць ноч на кукі  
месяц надзеяй блядай дагарае...

Воля і праўда, аднака ж, ня нам.  
Голас заціх наш малітвай у пустыні,  
мы бы пілі яе брагу да дна,  
мы збудавалі б для праўды сьвятыні.

Мы сьцераглі бы іх аж па скон  
сілай няўтомных, сялянскіх далоняў.  
У нас бы цьвіла васількова як лен,  
сьпела б калосьсем па родных загонах.

### **Там...**

Там гдзс сонца сьвеціць на даліны,  
гдзе гуляе вецер па лясох,  
там на буры, гдзе на небесінім  
тчэ вясёлка цудны паясок.

Там гартаць хацела б бесканечна  
усё з душы, што Бог калісьці даў,  
усё пад гоман ветлівы, сэрдэчны  
на сялібах жменямі раздаць.

Хараство пазнанае расьсеяць,  
гдзе сівы атручаны палын,  
і разьліцца хвалямі надзеі  
ля цьвярдое нёманскай скалы.

### **Зямля**

Дарагая матуля зямля,  
Бог па тое мне даў дзьве далоні,  
каб я гладзіць ласкава магла  
Твой дыван машастова зялёны.

Знай, згараная скіба мая,  
ціхім шчасьцем пранятая маці  
можа, гздак аддана як я,  
гладзіць толькі галоўку дзіцяці.

Мне жыцьця для Цябе не шкада,  
паэтыцкім мы зроднены духам,  
Бог і сьлёзы на тое мне даў,  
каб цябе заліваць у час засухі.

І на тое мо' сэрца ў грудзёх,

Каб сагрэць цябе словам і чынам,  
і на тое натхненне даў Бог,  
каб Цябе апяваць безупынна

### Пакажы дарогу

Праходзяць дні і цяжкасьцю грабовай  
і ўсюль спадае усенародны боль,  
і цёплае і грэючае слова  
у нутры мне моўкне чорнаю журбой.

Ад цёмных зданняў сьвет кругом цямнее  
бяздольным брацьцям нельга памагчы,  
у топкіх пальцах крышыцца надзея  
і сьцюжай неба сіняе маўчыць.

Тагды о Ты, што ўсім раздаў так многа,  
а толькі нас пакінуў як сірот,  
пачуй мяне і пакажы дарогу  
якой ісьці каб пацяшаць народ.

### Братнія рукі

Р.Т.

Дзьве сілы крыніцы, дзьве братнія рукі,  
сталёвыя рукі ў адчай без хістаньяў,  
два сонца праменьні ў дзень цяжкай дакукі,  
хто выцягне сьмела насустрач мне сяньня.

Каб сіла жывая, крынічная сіла,  
што панцыр астылай зямлі прабівае,  
збалелае сэрца агнём запаліла  
і збавіла душу фіялкавым маем.  
Дзьве рукі, два пасмы радзімай асновы,  
дзьве красак галіны, што з маем ня вянуць,  
дзьве родныя струны із скрыпкі ліповай  
прыдзецце насу страч мне зморанай сяння.

### Вецер гойдае

Вецер гойдае лёгка карамыслам,  
з вёдзер плёскае сінню вада,  
дзеўка рожава ў твары сароміцца,  
дзіцюк просе вадзіцы падаць.

Серабрыцца хало дна-крынічная,  
адбівае дзяўчынанькі твар,  
дзіўна сэрцы пяюць пераклічкамі,  
вада смагі не гасіць на жаль...

З ачэй небам пагодным напоўненых,  
з вуснаў спелых, пахучых малін,  
ніці доўгія, ніці чароўныя  
сэрца хлопцу тугой спавілі.

Нават конь не заглушыць капытам  
Не уцішыць наг вецер тых дум

где краса і вада неапітая  
серабрыцца крыштална ў саду.

Не бяроза ветрамі расчэсана  
Не пакінуты, ветлівы сад  
толькі сінія вочы пралескамі,  
дзіўнай смагаю вабяць назад.

Калі выйдзе дзяўчынанька сумная над  
крыніцай галоўку нагне,  
вочы сьпелыя ў твары задуманым  
толькі бачыць скрозь сьлёзы на дне.

І пытаецца птушак над сёламі,  
і пытаецца вольных вятроў,  
калі рук сваіх лілеямі квольмі  
сакалу згасіць смагу ўзноў.

Калі сочнымі вуснаў малінамі,  
пацалункамі ягоны аддасьць,  
калі слова пачуе адзінае,  
што ўмес, што будзе кахаць...

Над палямі, лясамі, загонамі,  
над гасьцінцаў шырокай смугой  
плывуць хмары ўсьцж перагонныя,  
і дзўвочы ў вочы з тугой...

## Сонца

Празорая неба паляна,  
сонца сьмяецца ўгары.  
Не, у жыцьці не пагана,  
калі яшчэ сонца гарыць...

Калі сонца сінню пралескаў  
вясёла над намі цвіце  
ламаючы тысячы блескаў  
адважна на ясным шчыце.

У душэ маёй болем згараным  
лянамі з далёкай зямлі  
сягонья, зусім нечакана,  
йзноў сінія дні зацвілі.

Ад моцных удараў успамінаў  
ад цёплых прыліваў надзей,  
ад дум маіх узлётаў няўпынных  
стала і мне весялей...

О не, у жыцьці не пагана,  
калі неба лёнам цвіце,  
і вочы на сінняй паляне  
у даль яшчэ могуць ляцець...

І думаў шляхам недаступным  
уздымаецца на яснай мяжэ  
ад болю, ад здзекаў, ад путаў

да добрага Бога бліжэй.

### **Я не сама**

Я ж не сама, красуюцца галіны,  
золата лісьцяў сыплюць незнарок:  
я не сама, на небе шнур птушыны  
насустрач мроям выляцеў здалёк.

І вабіць у далі да магутных узьлётаў  
у паднебны край, гдзе крыўд няма і зла.  
Я не сама, паходняю ля плоту  
у асеньні дзень юргіня зацьвіла.

І сонцэ глянула, прабіўшыся праз хмары,  
каб даказаць, што сьвет яго не згас,  
на холад рук рабіна дробнім жарам  
рассыпала асеньніх жменю крас.

Я не сама, бо вецер лісьць асеньні  
узорнай тканню сьцеле на зямлі,  
і гне трысьцё, і пражай павуценыём  
снуе ля ног сухія бадылі.

А калі ночы не запаяць зораў,  
і ўдарыць сьцюжай лютая зіма,  
і віхры ў полі загалосаць горам,  
усе ж буду плакаць з імі не сама.



## Ноч

Ноч, цемені вечнай таемная пані,  
выходзе, крадзеца із крышаў нязнаных.  
Ідзе пэўна на змену дня яснай сьвятыні,  
ніхто не стрымае, ніхто не запыніць...

Чалом ясным сонца дзень нізка сагнуўся,  
яшчэ міла глянуў, яшчэ асьмяхнуўся,  
**праменьямі** бліснуў і ў чырвані згінуў,  
бы ясную голаў сьцяла гілётына.

Заціхла зямелька ў час сумнага скону,  
да гнёздаў трывожна прыпалі вароны,  
і людзі ў сёлах, і зьверы між бору,  
схаваліся ў хаты, зарыліся ў поры.

І толькі пугач, рыцар ночы адзіны,  
сьмяяўся і плакаў з сухое галіны.  
Ноч-пані ўсе сэрцы слабыя маніла,  
брыльянтамі зоры ўтары запаліла.  
У даверра людзкое скрадалася ценом  
і вабіла душы ў бездну, у цемень.

Йшлі людзі без сьмеху за цёмнаю паней,  
забыліся ў горы, што прыдзе сьвітаньне  
і выплыве сонца. Не і газьніцай зораў,  
а праўдаю вечнай расьсьвеціць прасторы.

## Кір

Любоў і праўду я бяру за шчыт,  
і з імі йду бяспрашна ў цяжкі час,  
я не пяром, а гастрыём душы,  
пішу крывей зчарнелаю да Вас.

Жалобны кір над маім прошлым лёг:  
ня ўчую больш магулі цёплых слоў  
— на вуснах ёй заціх апошні ўздых  
як тысячам замучаных рабоў...

Равы братоў, цяжкія сёстраў дні,  
страшэнны боль апошніх бацькі год,  
людзкія душы, сёла ў агні,  
а на крыжы замучаны народ.

Хоць неба сяньня срогае маўчыць,  
я ў адраджэння веру ясны цуд:  
любоў і праўду, свой магутны шчыт  
уздымаю смела прад панамі пуг.

Ня страшна мне іх мсцівасьці і кар,  
бо ў маім сэрцы вера, не сумлеў –  
ў маёй душы не попел, але жар,  
ў маіх ачох ня сьлёзы, але гнеў..

## Я ня буду

Я ня буду пісаць аб каменьнях,  
славіць песьняй красу пірамід,  
калі сілай людзкаго цярпеньня  
ўздымаўся нячулы граніт.

Песьняры куюць гімны з жалеза,  
славяць працу зьняволеных рук,  
іх ня вабіць куст беллага бэзу,  
не чаруе зялёная рунь...

Знаю рогат шалёны турбінаў  
зброю, гонар падзеяў людзкіх,  
знаю моц дасягненняў няўпынных,  
усё ж пяць я ня буду аб іх.

Пакуль лёну маленькае сям'я  
на зямлі будзе небам сіпець,  
пакуль зоры сьвяціцьмуць у цемень,  
а сасонкі закоўвацца ў медзь.

Пакуль зморшчанай, цёплай рукою  
маці будзе нам сэрцы бяліць,  
пакуль рэкі вадою напяць  
а зямля будзе хлебам карміць.

Быццам лільяў чудоўных бярэмя  
дабра водгульлі ўсюды зьбяру,

буду віць з іх начамі паэмы,  
як сачыстая, нашая рунь.

Прыдзе дзень як крыло галубіцы,  
сьвет на зьмену крываваых начэй,  
прыйдуць брацьця напіцца з крыніцаў,  
каб было ім на сьвеце ясьней.

### Дзяды

Дождж падае вонку прыцішаным звонам,  
дождж льецца, дождж плача на шыбах аконных,  
балючы стон ветру даносіцца з даляў,  
і зоркі на небе нам ноч не запаліць.

У сьвятынях сьціх гоман малітваў нядзельных,  
на могілках сьвечкі даўно дагаралі.  
А ў краі, гдзе думы маі безупынна,  
чакаюць у хатах дзядоў на гасьціну.

Да нас не забудзьце, прыходзьце, дзяды;  
хопіць малітваў у мяне і яды  
з сёлаў забытых, з лагчын і бароў,  
і з наднямонскіх старых цвінтароў

У дом мой плывеце на сьвятло агню,  
вокны шырокія Вам адчыню;  
гэдак прыходзьце як колісьць жылі,  
весткі прыносьце із роднай зямлі.

Душу Вам вышлю насустрач сваю,  
палкай малітваю Вас напаю,  
сэрца маё каля Вашых магіл,  
там, гдзе сумуе мой край дарагі.

У вечар таемны, у поўначы час  
з божае волі чакаю на Вас;  
разам мы просьбаў гарачы наш жар  
слаць будзем шчыра прад божы аўтар.

Сумна і пуста ў вокнах маіх,  
ніхто ня прыдзе сюды з жывых;  
кругом пустыня, навокал цьма  
над горнай прорвай стаю сама.

Будзем прасіць за тых, хто не забыў  
ні роднай мовы, ні родных ніў.  
Хто мёртвых уваскрошваў сьвятою рукой,  
той нас не пакіне ў хвіліне цяжкой.

### **Брату Р.**

Ты казаў калісьці: не сумуй, сястронка,  
над пакутным Краем злітуецца Бог.  
Барані і цеш Ты родную старонку,  
а я буду бацькаў сьцерагчы парог.  
Ты казаў: пяі нам соладка і звонка,  
раскідай праменьні жменямі наўкруг,

я-ж з усходам сонца роднай баразёнкай  
весела сталёвы пакірую плуг.

Да Радзімы-маці разбудзі каханьне,  
запалі сэрцы вольнасьці згнём.  
Хай народ працнецца, хай з няволі устане,  
я ж засею гоні залатым зярнём.

Ты гары натхненнем для братоў, для краю,  
ахвяруй ім душу палкую сваю.  
Я ж з дзікой Сібіры сэрцам прычкаю  
і сустрэну хлебам родную сям'ю.

Не згадаў ты долі, наймілейшы браце,  
горыччу бязьмернай пакараў нас Бог,  
не вярнецца бацька, не вянецца маці  
із зямлі сырое на пусты парог...

Ня ўціх над сьветам зьдзек пакутаў люты,  
у збураных руінах не спыніўся бой,  
мне на душу ўчора налажылі пугы,  
а цябе прыкрылі чорнаю зямлёй.

Не змаглі мы гора, сокале, з табою,  
плача маё сэрца. стогне цэлы край.  
Паплыве у Неман кроў яшчэ струёю  
із народных ранаў... Ах, бывай, бывай!!!

## Ударыў вецер

Ударыў вецер халоднай заваяй  
проста у вочы, у сэрца, у твар,  
спаракнела на векі падзея,  
пахіснуўся сьвяты мой аўтар.

Мілы Божа дык я-ж ня устою,  
глянь, заместа зялёнай мяжы,  
места роднай сям'і прада мною  
як расьпяцьці, самыя крыжы

І над доляй пакутных субрацьцяў  
не галосяць свабодай званы,  
а народ ізноў ідзе па расьпяцьце  
і гучаць, у цішыне кайданы.

У безнадзеі пакутных часін,  
грозных ўзрываў нягоднага болю,  
цяжкі жаль расплываецца ўсінь  
ў хмары сьлёзаў цярпеньняў бяздольных.

Каб у пору апасьці далоў  
звонкім градам адплаты і сьмерці,  
на ўбогасьць туманнага галоў,  
што паранілі людзкасьці сэрца.

Каб прыпомніці злым і слабым,  
што ёсьць моцы людзкае граніцы,

і што зло не развеецца ў дым,  
а вярнецца назад навальніцай.

Дзень і ноч, і жыццё ёсьць, і сьмерць,  
жар і холад, і восень, і лета,  
ёсьць тыраны пакрыўджаных сэрц,  
ёсьць і помста страшная за гэта.

### Дзьве маці

*(брату Р.)*

Два праменьні былі юных гадоў,  
дзьве матулі дало яму неба,  
меў жыццё ад адной, ласку любую слоў,  
ад другой кусок чорнага хлеба.

Ад адной мілы сьпеў, жар каханьня ў грудзёх,  
дотык гладзячых рук па чупрыне,  
ад другой пах вясны на бязбрэжных палёх,  
пояс Нёмана, шаўковы і сіні...

Із аднэю ішоў бездарожжам жыцця,  
у далоні збіраючы сьлёзы.  
Із другою валок закрываўлены сыцяг,  
як Хрыстос калісьць крыж на дарозе.

Дарагую адну адарвалі ў начы,  
зацягнулі ў сібірскія далі,  
Бог малітваў не ўчуў і не даў памагчы



тым грудзём, што жыцьцё даравалі.

З белай сьмерцю яна ў іншы сьвет адышла,  
анямела мучэньнем прадчасна,  
з незаговяных ран адляцела душа,  
як апошняя зорачка згасла.

Не падаў ей вады, не паглядзіў рукі  
у гарачцы цяжкой, на прашчаньне,  
і не ведаў. што труп адкапалі ваўкі  
із зямлі ледзяной прад сьвітаньнем.

Дзьве матулі Ён меў, дзьве сардэчна кахаў,  
кожна з іх дзяцюка гадавала,  
калі з болем адну ў жыцьці пахаваў,  
дык другая яго пахавала.

Не глядзела яна, што на сьвеце ня жыў,  
не кахаў, не сьмяяўся да зораў,  
гдзесьць на грудзі вясной голаў ёй палажыў,  
ясны споп у крыві на разорах...

Прыгарнула яго, з ранаў выпіла кроў,  
скрыла цела магутнае у нетрах,  
гдзе часамі з сьлязьмі над насыпаны роў  
нагінецца вербалка зь ветрам,

І замерла сама пад ударам чужым,  
мест вянкаў апранулася кірам,

і чахае адна, сярод мук на крыжы,  
тых дзяцей, што ўзьляцелі ў вырай.

### Дзядок

Вышаў у поле дзядок на саслаблых нагах,  
нат з кісчкам хадзіць цяжкавата;  
і авеяў яго з ніў чаромухі пах,  
сустрэў вецер з палёў зухаваты.

На дарозе зярнё. Пахіліўся дзядок.  
у калдобіне стаў на калені;  
і паглядзіў ральлю, ды засеяў радок  
ужо нядужай. паморшчанай жменей.

У зямельку няхай ляжа Божа зярнё,  
хай уыздзе, узрастае як трэба,  
ды дасьпее людзям благаслаўленым днём  
на кусочак пахучага хлеба.

### Брату А. на магілку

Топалем ля хаты вырасьцеш зялёным,  
сонейкам заглянеш рана праз вакно,  
із ачэй разьвееш боль і задумённасьць  
залатых праменьняў ясным валакно м.

Як паклічу ў гаі, адазьвешся рэхам,  
зоркаю засьвепіш у цемру маіх дзён

сэрца успамінаў грэць будзеш пацехай,  
ды прыдзеш на чамі як чароўны сон.

Песьняю суто н'нем прыляціш сумною,  
пацалуеш вусны цёплым вецяркою,  
чыстаю на грудзі ападзеш сьлязою,  
лёгкім, гнуткім ценем прыдзеш у мой дом.

Ах прыдзі, мой родны, думкаю пуцінай,  
расплывіся вокал як сьвятло ці сіль,  
успамінам душу агравай няўпынна  
ў цяжкае маўчаньне ўсіх маіх гадзін.

### **Магіла (брату А.)**

Сьціхла жыцьцё над дзярном,  
ўсюды крыжы і магілы,  
белай рукой у чарназём  
кветкі сястра насадзіла.

Сьцелецца воўнай трава,  
кветкі растуць пад крыжамі,  
ходзе сястра заліваць і рана  
і вечар сьлязамі.

Будуць ірдзец і цьвісьці  
раньнем вясняным дзяўчаты,  
будуць тудэю ісьці  
і засьмяюцца да брата...

## Брат мой А.

Брат мой, кажуць, ад кулі памёр  
гнаны доляй у чужыне загінуў.  
Усё ж Ён срогаму сьвету ў дакор  
ясны сьмех свой звапочкам пакінуў,  
сіль вачей адказаў васільком,  
мілы голас жывым ручайком.

Нёс надзею і радасьць для нас...  
вастрыё засталося ўспамінаў.  
І адзіны, крываваы адказ:  
мэдалі із-пад Монга-Касіна,  
і кашуля з засохшай крывёй  
і кусочак зямелькі чужой.

Лег у дваццаць вясняных гадоў,  
сярод красак цьвітучай Італіі,  
бы ўчадззеў у пахучых садох,  
бы расплыўся ў чаруючых далях.  
у кіпарысах трагічна-сумных,  
абарванай падзеяй заціх.

## Сэрца

На разрытай аружжам зямлі  
на скрываўленых, шэрых загонах,  
раны йзноў зарасьлі, зажылі  
пад кашуляю траваў зялоных.

Із шматлікіх. магільных капцоў,  
із прасяклых крывёю разораў,  
вырас мак пурпуровы ізноў,  
прыгажэйшы, буйнейшы, як ўчора.

Толькі сэрца ня можа ажыць,  
як вясною загон ажывае.  
Калі ўсенька пад крыжам ляжыць,  
а зямля сьцеражэ. не вяртае.

І бацькоў і братоў ужо няма,  
сэрцы вырвалі ім перадчасна.  
Ужо жыцця не раз' іскрыцца май  
над магіламі полымем ясным.

Із руінаў падымецца дом,  
на пажарышчы вырасьце топаль,  
толькі ў сэрцы, у сэрцы людзком  
застанецца боль вечны і попел...

### **Брату Р.**

Гдзе Ты сьпіш, гдзе магіла твая,  
той канец усіх надзеяў і мукаў,  
гдзе крыжы панад Вамі стаяць  
разьцягнуўшы бясьсільныя рукі?

У які дзень, пры дарогах якіх,  
палажыў ты магутнае цела?  
На далонях дзявочых, мяккіх  
тваю голаў я бачыць хацела...

Хто закрыў Твае вочы як лён,  
валасоў Тваіх споп залацісты,  
Ці пачуў хто апошні твой стогн,  
бачыў блеск пагасаючых іскраў?

Столькі згасла малітваў у палёх.  
Столькі думаў вятры перабралі.  
А Табе з іх ніхто не памог,  
ні вятры, ні малітвы, ні далі..

Шмат багацьцяў сьвет людзям дае.  
Мне-ж, сумных маіх дзён асалоду,  
сэрца братняе, сэрца Твае  
даў, каб заўтра забраць назаўсёды.

### **Чайкі**

Прыляцелі чайкі на валтаўскі бераг,  
раннім вішняцьветам нізенька апалі;  
хочацца так з імі ў вяснянай веры  
разам прытуліцца да шумлівых хваляў.

Ці ляцець свабодна над палі і рэкі,  
узвіцца аж насустрач сонцу вясняному.

Гэдак надаела быць мне чалав екам,  
скованым стварэньнем, без зямлі, без дому...

### Учора

Учора праз сіні кусочак аконца  
па сумныя вочы, на рукі як з воску  
сонца пасла ала маленькую коску.

– А мо' не было гэта яснае сонца.

мо з даляў, мо з гробу аж, поглядам мілым  
матуліны вочы сюды заблудзілі.

Як водгульле шчасьця прышлі нечакана,  
каб жарам незгаслым ад болю і плачу  
пацешыць гаротнае сэрца дзіцяці?

А мо то не матчымы мілыя вочы,  
то можа крывёю край родны абліты  
прыклаў прывітаньні дачцэ неабытай?'

А мо' то не край мой як сьвятасьць каханы.

Мо Бог пасылае мне праменьчык мілы  
каб у буру устояці хапіла сілаў?

Учора праз сіні кусочак аконца  
мо прамень, мо іскра з каханага вока,  
штосьць глянула у душу глыбока, глыболка.

## Заўтра

Поўны тугі, поўны красы  
сэрцаў народу адданных  
край, гдзе жывуць Беларусы  
сьпяць змагары на курганах.

У сэрцах расьце волі зярнё  
у полі красуюцца збожжа.  
Гоні пажнём радасным днём,  
Бог здабыць волю паможа.

Вятры гудуць зьдзеку ў адказ  
моладзь на веча склікаюць,  
заўтра з за хмар узьдзе для нас  
сонца над змораным краем.

Воляй шумяць сосны ў бары,  
воляй гамоніць калосьсе,  
з ціхіх сяліб верны пары ў  
Богу малітвы даносіць.

Дні ў кайданых – думы ў агне,  
сэрцы хвалююцца верай.  
Прыдзе для нас гору канец,  
прыдзе на нёманскі бераг.

Дрэвы гудуць, вёскі ня сьпяць,  
звоніць надзеяй калосьсе,



сьпевам вятры ў неба ляцяць,  
Богу малітвы даносяць.

### Малы перапынак

Ачамі да воблакаў сніх прыпаўшы  
п'ю кволасьць прамены няў у парыве  
вясьняным,  
нат' заўтра здрадлівым ударам ня страшыць  
і голкамі сэрца ўспаміны не раяць.

Вось проста ў дарозе малы перапынак,  
усё, што дадзела на бок адкладаю,  
любуюся бельлю вішнёвых галінаў,  
запененай руньню, чакаючай дальлю.

Гляджу, як гуляюць вятры на свабодзе,  
як рэкі на хвалях калышуць праменьні,  
як дзень замірае, як ноч надыходзе  
з балотных лагчыпаў трывожачым ценем.

Праз плечы ёй месяц на золаце зораў  
бліскучы і ясны ляніва зьвісае.

Шгурмуючы хмары адважным напорам,  
з выцьцем і адчаем вятры прылятаюць.

Ўстаю, ужо мне нельга вакольле галубіць,  
бяру сваё гора, дарога чакае...  
Ноч доўга, трывожна ў рой месяца трубіць,  
і зоры вятрамі ў засекі згаляе. *ЛГ*